

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дырэктар дзяржаўнай
установы культуры
“Свіслацкая раённая
бібліятэка”

С.І.Піваварчык

**Раённы краязнаўчы анлайн-праект
“Родныя вытокі: з гісторыі населеных пунктаў Свіслаччыны”**

Памяць народа – вечная каштоўнасць, якая перадаецца ад пакалення да пакалення і азначае працяг жыцця, працяг традыцый і звычаяў народа, працяг яго гісторыі. Краязнаўства з’яўляецца крыніцай абуджэння да гістарычнага мінулага сваёй краіны, свайго народа. Папулярызацыя і выкарыстанне краязнаўчага матэрыялу неабходна для больш поўнага разумення мінуўшчыны сваёй Радзімы.

Да Года гістарычнай памяці ДУК “Свіслацкая раённая бібліятэка” прымеркавала раённы краязнаўчы анлайн-праект “Родныя вытокі: з гісторыі населеных пунктаў Свіслаччыны”, які пазнаёміць са старонкамі гісторыі роднага краю, дасць веды аб мінулым і сучаснасці вёскі, горада, раёна, аб асаблівасцях і славатасцях малой Радзімы, дапаможа дакрануцца да гістарычных вытокаў, асэнсаваць сучаснасць, зазірнуць у будучыню. Толькі выхаванне на прыкладзе таго, што знаходзіцца побач, што можна ўбачыць і пачуць, што даступна не ў маштабах цэлай краіны, а на подзвігах і справах сваіх землякоў дасць рэальны плён. Вывучэнне гісторыі малой Радзімы пашырае і ўзбагачае веды аб родных мясцінах, прабуджае да іх цікавасць і любоў, садзейнічае фарміраванню пачуцця патрыятызму, любові да роднай краіны, дапамагае паўней адчуць і ўсвядоміць сувязь гісторыі з жыццём.

Мэты праекта:

Пашырэнне краязнаўчых ведаў па мясцовай гісторыі.

Задачы праекта:

- актывізацыя работы бібліятэк па арганізацыі краязнаўчай дзейнасці;
- удасканаленне работы па вывучэнню гісторыі роднага краю, пошук невядомых звестак аб малой радзіме;
- наакупленне ў бібліятэках краязнаўчых рэсурсаў на папяровых і электронных носбітах, іх рацыянальнае выкарыстанне для задавальнення інфармацыйных патрэб насельніцтва;
- стварэнне новых краязнаўчых інфармацыйных рэсурсаў, у тым ліку віртуальных;
- распрацоўка якаснага краязнаўчага кантэнта;
- папулярызацыя сярод насельніцтва гістарычнай памяці Свіслаччыны, аб’ектаў гісторыка-культурнай спадчыны, іх значнасці і самабытнасці;

- выхаванне беражлівых адносін да гістарычнага мінулага краю, яго культурных каштоўнасцей.

Змест праекта:

- анлайн-экскурс “Нашай гісторыі радкі...” (*легенды і паданні, гісторыя населеных пунктаў, устаноў і арганізацый*);
- інфармацыйнае анлайн-дасье “Імя ў летапісу краю” (*гістарычныя асобы, вядомыя ўраджэнцы, людзі Працоўнай Славы*);
- відэагалерэя “Помнікі і памятныя мясціны Свіслацкай зямлі”;
- культурна-інфармацыйная эстафета “Фальклорная скарбонка Свіслацкага краю” (*дыялекты, песні, танцы, традыцыі і абрады, прадметы сялянскага быту, традыцыйны касцюм, народныя промыслы*);
- анлайн-знаёмства “Народныя ўмельцы”;
- відэавізітоўка “Тут Радзімы маёй выток...”;
- плэйкаст “Мой прыгожы, мой любімы, куточак роднай зямлі!” .

Шляхі рэалізацыі праекта:

- укараненне інавацыйных формаў і метадаў краязнаўчай дзейнасці;
- супрацоўніцтва з адукацыйнымі, культурна-асветніцкімі ўстановамі, грамадскімі аб’яднаннямі, арганізацыямі;
- выкарыстанне сродкаў масавай інфармацыі для папулярызацыі краязнаўчай работы.

Тэрмін рэалізацыі

Студзень – лістапад 2022 года.

Вынікі:

- фарміраванне і развіццё зацікаўленасці насельніцтва да краязнаўства;
- павышэнне іміджу бібліятэк, як цэнтраў краязнаўства;
- стварэнне інфармацыйных краязнаўчых рэсурсаў, размешчаных як у бібліятэках, так і ў віртуальнай прасторы.